

**ПЛАН**  
**асноўных мерапрыемстваў бібліятэк**  
**ДУК “Зэльвенская раённая бібліятэка”**  
**на кастрычнік месяц 2021 года**

№ п/п	Дата	Назва мерапрыемства	Месца правядзення
<b>Мерапрыемствы да Дня пажылых людзей</b>			
1.	28.09.2021- 03.10.2021	Раённая акцыя-віншаванне “С улыбкой и солнышком в гости к почтённому возрасту”	раённая бібліятэка, бібліятэкі ДУК «Зэльвенская раённая бібліятэка»
2.	01.10.2021	Бібліятэчны бульвар “Праздник осеннего возраста”	раённая бібліятэка
3.	01.10.2021	Свята “Некогда скучать”	Каралінская ІБ
4.	01.10.2021	Святочная праграма “Букет осенних поздравлений”	Кашалёўская БК
5.	02.10.2021	Урок дабрыні “І шчырасць іхняя і ласка”	Галынкаўская СБ
6.	02.10.2021	Літаратурна-музычная кампазіцыя “От всей души с поклоном и любовью”	Дабрасялецкая СБ
7.	03.10.2021	Святочная праграма “Нам года не беда”	Бародзіцкая СБ
8.	03.10.2021	Вечар адпачынку “Снова осень на пороге”	Князеўская СБ
9.	03.10.2021	Вечар-настальгія “Нам года не беда”	Славаціцкая БК
10.	06.10.2021	Акцыя-віншаванне “Няхай больш веку доўжыцца жыццё”	па руху маршрута бібліюбуса
<b>Мерапрыемствы да Дня Маці</b>			
1.	13.10.2021	Літаратурна-музычная кампазіцыя “Прекрасен мир любовью материнской”	сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача
2.	14.10.2021	Літаратурна-музычная гадзіна “Святло мацярынскай любові”	раённая бібліятэка

3.	14.10.2021	Літаратурна-музычныя гасцеўня “Когда мамы дома нет”	сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача
4.	14.10.2021	Урок дабрыні “Святая должность на Земле”	Бародзіцкая СБ
5.	14.10.2021	Выстава-пяшчота “Адзіная мая”	Дабрасялецкая СБ
6.	14.10.2021	Віншавальная паштоўка “О той, кто дарует нам жизнь и тепло”	Елкаўская СБ
7.	14.10.2021	Вечар адпачынку “Есть в женщине особая загадка”	Кашалёўская БК
8.	14.10.2021	Ранішнік “Матуля родная мая”	Міжэрыцкая ІБ
9.	14.10.2021	Восеньскі вершаваны букет “Мама, тебе эти строки дарю я...”	Славаціцкая БК
10.	15.10.2021	Тэматычная праграма “Святая должность на Земле”	Князеўская СБ
11.	16.10.2021	Літаратурна-музычная кампазіцыя “Мама – галоўнае слова ў кожным лёсе”	Каралінская ІБ
12.	17.10.2021	Святочная праграма “И пою я оду маме...”	Крывіцкая СБ
<b>Мерапрыемствы да Году народнага адзінства</b>			
1.	06.10.2021	Акцыя “Малая Родина – большая любовь”	сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача
2.	20.10.2021	Паэтычны калейдаскоп “Над маім лунае лёсам БЕЛАРУСЬ МАЯ”	Міжэрыцкая ІБ
3.	26.10.2021	Гадзіна карыснай інфармацыі “Мой народ – мой гонар”	раённая бібліятэка
4.	29.10.2021	Гістарычная мазаіка “Сваё імя ўпісалі ў гісторыю раёна”	Елкаўская СБ
<b>Мерапрыемствы рознабаковай тэматыкі</b>			
1.	07.10.2021	Кніжны калейдаскоп “Жил был сказочник”	сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача
2.	09.10.2021	Тэматычны вечар “Великий мыслитель и гениальный писатель”	Князеўская СБ

3.	12.10.2021	Паэтычны вернісаж “Паэзія дзяцінства і добра”	сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача
4.	16.10.2021	Экалагічная гульня “Таямніцы і загадкі прыроды”	Крывіцкая СБ
5.	19.10.2021	Гульня па прававых ведах “Я люблю свою страну, где есть право на имя и семью”	сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача
6.	20.10.2021	Гадзіна паэзіі “Жыве Максімава імя”	раённая бібліятэка
7.	20.11.2021	Прававы лікбез “Твои права от «А» до «Я»”	Каралінская ІБ
8.	21.10.2021	Літаратурнае знаёмства “Іван Муравейка – маленькім чытачам”	Бародзіцкая СБ
9.	22.10.2021	Прававы лікбез “Твои права от «А» до «Я»”	сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача
10.	22.10.2021	Гульнёвая праграма “Да здравствуе сюрприз! “	Міжэрыцкая ІБ
11.	23.10.2021	Экалагічнае падарожжа “Под ногами у ребят листья весело шуршат”	Бародзіцкая СБ
12.	24.10.2021	Выстава рэтра-фатаграфій “Храним любовь к родной земле”	Каралінская ІБ
13.	26.10.2021	Акцыя пазітыву “Под открытым зонтиком добра”	сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача
14.	29.10.2021	Гульнёва-забаўляльная праграма “Яркие краски осени”	Елкаўская СБ

Дырэктар  
ДУК “Зэльвенская раённая бібліятэка”

С. А. Жамойціна